


---

## Віталь Гарбузаў

---



...я запаліў бутоны ліхтароў  
на дне душы — я ж да сьвятла ахвочы...

---

## Сваё цяпло я сьнегу аддаю...

МАРА

Аблокі — плытамі па небе,  
А вецер — зьмяёй па зямлі,  
Дзе промні на сонную глебу  
Каронай Ярылы ляглі.

Сустрэча — закладніца лёсу.  
Каханьне на тло не згарыць,  
Бо вочы пад колер нябёсаў  
Даюць моцы дыхаць і жыць.

Аблокі — плытамі па небе,  
А вецер — зьмяёй па зямлі...  
Прачнулася сонная глеба —  
Зялёным кастром на ральлі!

\* \* \*

Зіма ізноў засьнежыла зямлю,  
Пад белай коўдрай  
сьпіць змарнелы горад.  
А я сьняжынкі вуснамі лаўлю  
І растапляю подыхам іх холад.

Мая душа хавае рэшткі шкла,  
Што засталіся мне на разьвітаньне  
Пасьля таго, як моўчкі ты сышла,  
Разьбіўшы здрадай амфару каханьня.

Я б запаліў бутоны ліхтароў  
На дне душы —  
я ж да сьвятла ахвочы,  
Але баюся там убачыць зноў  
Твае журбой засмужаныя вочы.

Зіма ў завею ўхутала зямлю,  
Пад белай коўдрай сьпіць змарнелы  
горад.  
Сваё цяпло я сьнегу аддаю,  
Бо штосьці ж трэба саграваць у холад...

\* \* \*

Гэта ноч — акіян адзіноты,  
Бо цябе няма побач са мной.  
Захлынаюць лавінай гаркоты —  
Успаміны, што сталі маной.

Вось ліхтар зіхатліва палае,  
Нібы донар начнога сьвятла,  
Але гэтага мне не хапае, —  
Як анёлу каханьня — крыла.

Гэта ноч — спадарожніца волі.  
Я адзін. Я нічый. Я ня твой.  
Я ніколі, ты чуеш, ніколі  
Не хацеў зьведаць волі такой.

Гэтай ноччу сканала надзея,

Не дажыўшы ў душы давідна.  
Больш цябе не сустрэну нідзе я,  
Хіба толькі ў няспраўджаных снах?  
Вось ліхтар зіхатліва ірдзее,  
Быццам сонца, няздольнае грэць.  
Больш цябе не сустрэну нідзе я?  
Без каханья ж —  
я згодны на сьмерць...

